



НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ  
АДЗЯЛЕННЕ ГУМАЊТАРНЫХ НАВУК  
І МАСТАЦТВАЎ  
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ



ПРАГРАМА

Міжнароднай навуковай канферэнцыі

**Метадалогія даследаванняў  
гісторыі Беларусі:  
праблемы, дасягненні, перспектывы**



Мінск, 9 кастрычніка 2012 г.



*Запрашаем у археалагічную навукова-музейную экспазіцыю  
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі*

*г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1.  
Тэл. +375 17 2841870*

## АРГКАМІТЭТ КАНФЕРЭНЦЫІ

### Сустаршыні

**Каваленя Аляксандр Аляксандравіч** – *акадэмік-сакратар АДДЗЯЛЕННЯ ГУМАНАІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ НАН БЕЛАРУСІ, ДОКТАР ГІСТАРЫЧНЫХ НАВУК, ПРАФЕСАР.*

**Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч** – *дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.*

### Намеснікі сустаршынь

**Жылінскі Марат Генадзьевіч** – *намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.*

**Смяховіч Мікалай Уладзіміравіч** – *загадчык цэнтра гісторыі індустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.*

### Адказны сакратар

**Унучак Андрэй Уладзіміравіч** – *загадчык сектара гістарыяграфіі і метадаў гістарычных даследаванняў Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук.*

### Члены аргкамітэта

**Анофранка Наталля Васільеўна** – *малодшы навуковы супрацоўнік сектара гістарыяграфіі і метадаў гістарычных даследаванняў Інстытута гісторыі НАН Беларусі.*

**Ганчарэнка Кірыл Дзмітрыевіч** – *лабарант I катэгорыі Інстытута гісторыі НАН Беларусі.*

**Зянюк Раіса Уладзіміраўна** – *малодшы навуковы супрацоўнік сектара гістарыяграфіі і метадаў гістарычных даследаванняў Інстытута гісторыі НАН Беларусі.*

**Сакалова Марыяна Анатольеўна** – *старшы навуковы супрацоўнік сектара гістарыяграфіі і метадаў гістарычных даследаванняў Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук.*

**Салаўянаў Андрэй Пятровіч** – *вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук.*

**Сідарцоў Уладзімір Нічыпаравіч** – прафесар кафедры крыніцазнаўства Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук.

**Фірыновіч Алена Эдвардаўна** – навуковы супрацоўнік сектара гістарыяграфіі і метадаў гістарычных даследаванняў Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук.

**Яноўская Валянціна Васільеўна** – загадчык аддзела гісторыі беларускай дзяржаўнасці Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

## ПАРАДАК ПРАЦЫ КАНФЕРЭНЦЫ

Месца правядзення: Інстытут гісторыі НАН Беларусі.

Адрас: Мінск, вул. Акадэмічная, 1.

9 кастрычніка 2012 г.

9<sup>00</sup> – 10<sup>00</sup> Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі (другі паверх будынку Інстытута гісторыі НАН Беларусі, Мінск, вул. Акадэмічная, 1).

10<sup>00</sup> – 12<sup>00</sup> Адкрыццё канферэнцыі і пленарнае пасяджэнне (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, кабінет 223).

12<sup>00</sup> – 12<sup>15</sup> Кава-паўза.

12<sup>15</sup> – 14<sup>00</sup> Праца секцый.

14<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup> Абед.

15<sup>00</sup> – 17<sup>00</sup> Працяг працы секцый.

17<sup>00</sup> – 17<sup>15</sup> Падвядзенне вынікаў канферэнцыі.

Даклады на пленарным пасяджэнні – 20 хвілін

Даклады на секцыях – 15 хвілін

## АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, кабінет 223)

Прывітальнае слова акадэміка-сакратара Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, доктара гістарычных навук, прафесара **Аляксандра Аляксандравіча Кавалені**.

Прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдата гістарычных навук, дацэнта **Вячаслава Віктаравіча Даніловіча**.

### Пленарнае пасяджэнне

**Касцюк Міхаіл Паўлавіч**, акадэмік, галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Тэма даклада: *«Метадалагічныя аспекты нацыянальна-дзяржаўнай канцэпцыі гісторыі Беларусі»*.

**Смеховіч Ніколай Владиміровіч**, кандыдат історыі, доцент, заведуючы цэнтрам історыі індустрыяльнага грамадства Інстытута історыі НАН Беларусі. Тэма даклада: *«Ценности школы "Анналов" для изучения истории Беларуси»*.

**Присяжнюк Юрый Петровіч**, доктар історыі, прафесар Чэркаскага нацыянальнага ўніверсітэта ім. Богдана Хмельніцкага. Тэма даклада: *«Пути оптимизации методологических подходов исследования крестьянства Беларуси XIX–XX вв.»*

**Сідорцов Владимір Нікіфоровіч**, доктар історыі, прафесар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Тэма даклада: *«Научно-понятийный аппарат исторического познания»*.

**Мініцкіі Ніколай Іосіфовіч**, доктар історыі, прафесар Беларускага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта ім. Максіма Танка. Тэма даклада: *«Теория и практика когнитивного подхода в историческом исследовании и образовании»*.

## СЕКЦЫЯ I

### КАНЦЭПЦЫІ І МЕТАДЫ ГІСТАРЫЧНАГА ПАЗНАННЯ

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, кабінет 223)

Старшыня **Мікалай Уладзіміравіч Смяховіч**,  
*загадчык цэнтра гісторыі індустрыяльнага грамадства Інстытута  
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.*

Сакратар **Ксенія Сяргееўна Церашкова**,  
*аспірант Інстытута гісторыі НАН Беларусі.*

1. **Яноха Михал**, профессор Інстытута междисциплинарных  
исследований Варшавского университета. Тема доклада: *«Несколько  
замечаний о методологии исследований белорусской иконописи».*

2. **Дзярновіч Алег Іванавіч**, кандыдат гістарычных навук,  
старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Тэма  
даклада: *«Паміж праспаграфіяй і канцэпцыяй “эпохі катастроф”:  
метадалагічныя аспекты даследавання прыбалтыйска-нямецкіх  
хронік XIII–XVII стст. як крыніц па гісторыі Беларусі».*

3. **Ивангородский Константин Васильевич**, кандидат  
исторических наук, доцент Черкасского национального университета  
им. Богдана Хмельницкого. Тема доклада: *«Теоретическая  
интерпретация и типологизация этносоциальных организмов».*

4. **Иоффе Эммануил Григорьевич**, доктор исторических наук,  
профессор Белорусского государственного педагогического  
университета им. Максима Танка. Тема доклада: *«К вопросу об  
использовании терминологии в исследованиях по истории Беларуси в  
годы Великой Отечественной войны».*

5. **Кандыба Игорь Анатольевич**, аспирант Белорусского  
государственного университета. Тема доклада: *«Беларусь на стыке  
двух социально-экономических систем (20-е – 30-е гг. XX в.): подходы  
к изучению».*

6. **Красюк Уладзімір Фёдаравіч**, кандыдат філасофскіх навук,  
дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтва.  
Тэма даклада: *«Праблема гістарычнага кантэксту – дынаміка  
выяўлення».*

7. **Каханоўскі Аляксандр Генадзьевіч**, кандыдат гістарычных  
навук, дацэнт, намеснік дэкана гістарычнага факультэта Беларускага  
дзяржаўнага ўніверсітэта, загадчык кафедры гісторыі Беларусі новага і

навейшага часу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Тэма даклада: *«Міждысцыплінарны падыход у вывучэнні сацыяльных працэсаў у Беларусі (другая палова XIX – пачатак XX ст.)».*

8. **Латышева Виктория Александровна**, кандидат исторических наук, старший преподаватель Белорусского государственного университета. Тема доклада: *«Современные методологические практики: смещение исследовательского акцента».*

9. **Матусевич Ольга Александровна**, кандидат исторических наук, ассистент кафедры философии и права Белорусского государственного технологического университета. Тема доклада: *«Основные подходы к изучению коллективной памяти».*

10. **Папко Вольга Мікалаеўна**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дырэктар Установы «Музей “Замкавы комплекс “Мір”»». Тэма даклада: *«Метады дэмаграфічнай гісторыі ў даследаванні праблемы шляхецкай сям’і XIX ст.»*

11. **Пилипович Виталий Юрьевич**, аспирант Брестского государственного университета им. А.С.Пушкина. Тема доклада: *«Междисциплинарный подход в изучении послевоенного белорусского социума (на примере репатриантов-остарбайтеров)».*

12. **Приборович Артем Александрович**, аспирант Белорусского государственного университета. Тема доклада: *«Научный сетевой дискурс историка: методология анализа».*

13. **Приборович Артем Александрович**, аспирант Белорусского государственного университета. **Толкачѳв Никита Владимирович**, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Тема доклада: *«Применение программной среды «TextHistory» в дискурсивном анализе текста нарративного источника».*

14. **Саракавік Іван Аляксандравіч**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. Тэма даклада: *«Выкарыстанне асобных тэрмінаў пры даследаванні палітычнай гісторыі Беларусі».*

15. **Соколова Марианна Анатольевна**, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси. Тема доклада: *«Компаративный подход как «контролируемое сравнение» в исследовании истории общественных движений Беларуси в XIX в.»*

16. **Старовойтов Михаил Иванович**, кандидат исторических наук, доцент Гомельского государственного университета им.



Франциска Скорины. *«Системно-компаративный подход к изучению социокультурного облика населения белорусско-российско-украинского пограничного региона в 1920–1930-е годы».*

17. **Токць Сяргей Міхайлавіч**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Тэма даклада: *«Парадыгмальная структура сучаснай гістарыяграфіі».*

18. **Церашкова Ксенія Сяргееўна**, аспірант Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Тэма даклада: *«Да пытання аб вызначэнні паняцця “мяшчане” ў заканадаўстве Расійскай імперыі».*

19. **Ширко Людмила Фёдоровна**, учитель Учреждения образования «Гимназия № 2 г. Барановичи». Тэма даклада: *«Содержательные аспекты историографической рефлексии».*

**СЕКЦЫЯ II**  
**ТЭАРЭТЫКА-МЕТАДАЛАГІЧНАЯ НАКІРАВАНАСЦЬ**  
**БЕЛАРУСКАЙ ГІСТАРЫЯГРАФІІ**

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1,  
4 паверх, актавая зала)

**Старшыня Уладзімір Нічыпаравіч Сідарцоў,**  
*прафесар кафедры крыніцазнаўства Беларускага дзяржаўнага  
ўніверсітэта, доктар гістарычных навук.*

**Сакратар Раіса Уладзіміраўна Зянюк,**  
*малодшы навуковы супрацоўнік сектара гістарыяграфіі і метадаў  
гістарычных даследаванняў Інстытута гісторыі НАН Беларусі.*

1. **Анофранка Наталля Васільеўна,** малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Тэма даклада: «*Духавенства ў паўстанні 1830 – 1831 гг.: гістарыяграфія праблемы*».

2. **Белявский Александр Михайлович,** кандидат исторических наук, доцент Белорусского государственного университета. «*Наука об архивах в Беларуси: методологический взгляд с позиций постмодерна*».

3. **Гардзіенка Наталля Сяргеёўна,** кандыдат гістарычных навук, дацэнт Інстытута парламентарызма і прадпрымальніцтва. Тэма даклада: «*Да пытання аб стане даследаванняў беларускага замежжжа*».

4. **Зянюк Раіса Уладзіміраўна,** малодшы навуковы супрацоўнік, Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Тэма даклада: «*Дабрачынная дзейнасць рымска-каталіцкага касцёла на беларуска-літоўскіх землях у канцы XVIII – пачатку XX ст.: гістарыяграфія праблемы*».

5. **Каляга Алег Уладзіміравіч,** выкладчык Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Тэма даклада: «*Структурны метады і асаблівасці вывучэння гаспадарчай дакументацыі другой паловы XVIII – першай паловы XIX ст.*»

6. **Кохнович Виктор Адамович,** кандидат исторических наук, старший преподаватель Белорусского государственного университета. Тема доклада: «*Особенности помещичьего предпринимательства в Беларуси в конце XIX – начале XX ст.: методологический аспект*».

7. **Каун Сергей Борисович,** старший преподаватель Белорусского государственного университета. Тема доклада:

*«Хозяйственные описания второй половины XV–XVI вв. в Великом княжестве Литовском: опыт применения количественных методов анализа исторических источников».*

8. **Мазец Валянцін Генрыхавіч**, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Тэма даклада: *«Этнічныя супольнасці ў кантэксце рэалізацыі нацыянальнай палітыкі ў БССР (1944–1990 гг.): гістарыяграфія праблемы».*

9. **Марцынкевіч Іван Анатольевіч**, аспірант Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Тэма даклада: *«Асаблівасці колькаснага вызначэння інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны ў Беларускай ССР у 1944–1950-я гг.»*

10. **Моніч Дзмітрый Аляксеевіч**, аспірант Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Тэма даклада: *«Мужчына ў працах беларускіх этнографіаў канца XIX – пачатку XX ст.»*

11. **Новоселова Валерія Игоревна**, аспірант Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы. Тэма даклада: *«Проблема фиктивных и нефиктивных текстов в исторической географии Средневековья (на примере испанского трактата “Книга знаний”)».*

12. **Острога Виктор Александрович**, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой таможенного дела Белорусского государственного университета. Тэма даклада: *«Новая и новейшая история Германии в работах белорусских историков советского периода».*

13. **Саўчык Кацярына Віктараўна**, старшы выкладчык Гомельскага філіяла Міжнароднага ўніверсітэта «МИТСО». Тэма даклада: *«Проблема карэляцыі прававога кантэнту з умовамі рэалізацыі канфесійнай палітыкі ў БССР у сучасных гістарычных даследаваннях».*

14. **Солодилова Анастасія Валерьевна**, прафесар, прафесар Беларускага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта ім. Максіма Танка. Тэма даклада: *«Когнитивная формализация и представление исторического знания в информационных технологиях».*

15. **Талкачоў Валерыі Іванавіч**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, рэктар Рэспубліканскага інстытута павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі работнікаў Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь. Тэма даклада: *«Некаторыя падыходы да праблемы нацыянальнай ідэі і беларускай дзяржаўнасці».*

16. **Темушев Степан Николаевич**, кандидат исторических наук, доцент Белорусского государственного университета. Тема доклада: «Проблема осмысления налогового-даннической системы домонгольской Руси в историографии».

17. **Унучак Андрэй Уладзіміравіч**, кандыдат гістарычных навук, загадчык сектара гістарыяграфіі і метадаў гістарычных даследаванняў Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Тэма даклада: «Польскае пытанне ў гісторыі Беларусі другой паловы XIX – пачатку XX ст.»

18. **Філатава Алена Мікалаеўна**, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Тэма даклада: «Вайна 1812 года ў адлюстраванні сучаснай беларускай гістарыяграфіі».

19. **Фірыновіч Алена Эдвардаўна**, кандыдат гістарычных навук, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Тэма даклада: «Фарміраванне “дакументальнага капіталу” славянскай гістарыяграфіі паўстання 1863–1864 гг.»

20. **Яноўская Валянціна Васільеўна**, кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела гісторыі беларускай дзяржаўнасці. Тэма даклада: «Мадэрнізацыя прававога статусу рэлігійных арганізацый на пачатку XX ст.: гістарыяграфія праблемы».

## Падвядзенне вынікаў. Закрыццё канферэнцыі

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, кабінет 223)

## ВАЖНЕЙШЫЯ ПАДЗЕІ ДЗЯРЖАЎНАЙ НАВУКОВАЙ УСТАНОВЫ «ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ» Ў 2012 ГОДЗЕ

**25 студзеня 2012 г.** адбыліся арганізаваныя сумесна з Інстытутам мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі навуковыя чытанні, прысвечаныя Віктару Уладзіміравічу Мартынаву (да 50-годдзя навуковай дзейнасці).

**14 лютага 2012 г.** адбыўся арганізаваны сумесна з рэдакцыяй газеты «Звязда» «круглы стол» «Гісторыя Перамогі: недапушчэнне фальсіфікацый Вялікай Айчыннай вайны, ушанаванне подзвігу партызан і падпольшчыкаў».

**15 лютага 2012 г.** адбыўся арганізаваны сумесна з прадстаўнікамі паўночнаамерыканскай і ўкраінскай гістарычнай школы «круглы стол» на тэму «Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў амерыканскай і ўкраінскай гістарыяграфіі».

**17 лютага 2012 г.** адбыўся арганізаваны сумесна з рэдакцыяй газеты «Савецкая Беларусь» «круглы стол», прысвечаны развіццю гуманітарнай навукі ў Рэспубліцы Беларусь.

**15 сакавіка 2012 г.** адбыўся арганізаваны сумесна з Экзархатам Беларускай Праваслаўнай Царквы, міжнародным дабрачынным фондам «Сям'я–Яднанне–Айчына», Цэнтральнай навуковай бібліятэкай імя Я.Коласа, Інстытутам сацыялогіі НАН Беларусі і Інстытутам філасофіі НАН Беларусі «круглы стол» на тэму «Рэлігійны фактар нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь».

**16 сакавіка 2012 г.** адбыўся арганізаваны сумесна з рэдакцыяй газеты «Савецкая Беларусь» «круглы стол» на тэму «Беларуска-польскія адносіны: погляд у будучыню».

**21 сакавіка 2012 г.** у інфармацыйна-выставачным цэнтры Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Я. Коласа НАН Беларусі адбылася прэзентацыя першай часткі 2-томнага выдання «Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII – пачатку XXI ст.», а таксама іншых найноўшых выданняў навукоўцаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Да мерапрыемства аддзелам рэдкіх кніг і рукапісаў бібліятэкі была арганізавана выстава «Беларуская дзяржаўнасць: старонкі гісторыі (канец XVIII – першая палова XX ст.)», на якой было прадстаўлена каля 150 дакументаў, звязаных з гісторыяй фарміравання і станаўлення беларускай нацыянальнай ідэі, беларускай дзяржаўнасці.

**23 сакавіка 2012 г.** адбыўся арганізаваны сумесна з Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі «круглы стол», прысвечаны 75-годдзю са дня нараджэння галоўнага навуковага супрацоўніка Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктара гістарычных навук, Лаўрэата Дзяржаўнай Прэміі Рэспублікі Беларусь Георгія Якаўлевіча Галенчанкі.

**23 сакавіка 2012 г.** адбыўся арганізаваны сумесна з рэдакцыяй газеты «Звязда» «круглы стол» на тэму «На чым заснавана дзяржаўнасць Беларусі?»

**19 красавіка 2012 г.** у інфармацыйна-выставачным цэнтры Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Я. Коласа НАН Беларусі адбылася прэзентацыя альбома «Археологическое наследие Беларуси». Выданне падрыхтавана на аснове матэрыялаў, якія захоўваюцца ў навуковых археалагічных фондах і прадстаўлены ва ўнікальнай археалагічнай навукова-музейнай экспазіцыі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, а таксама перададзеных навукоўцамі Інстытута гісторыі і даследчыкамі, якія працуюць у сферы адукацыі і культуры, у дзяржаўныя і ведамасныя музейныя экспазіцыі краіны. Альбом раскрывае багацце і своеасаблівасць культуры беларускіх зямель з глыбокай старажытнасці і да канца XVIII ст., а таксама адлюстроўвае ўвесь спектр гаспадарча-вытворчай дзейнасці, побыту, культурнага і духоўнага жыцця людзей, якія жылі на тэрыторыі нашай краіны ў розныя эпохі, іх сувязі з навакольным светам.

**4 мая 2012 г.** адбылася арганізаваная сумесна з Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэтам імя М.Танка, камітэтам па адукацыі Мінгарвыканкама, упраўленнем адукацыі адміністрацыі Маскоўскага раёна г. Мінска, Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь, Гімназіяй № 174 г. Мінска V Міжнародная маладзёжная навукова-практычная канферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна 1941 – 1945 гадоў у гістарычнай памяці народа».

**10–11 мая 2012 г.** у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі адбылася Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2011 годзе».

**22–23 мая 2012 г.** у г. Полацку адбылася міжнародная навуковая канферэнцыя «Полацк у гісторыі і культуры Еўропы». Арганізатарамі навуковага форуму выступілі Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Адноўленне гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт, Полацкі гарадскі выканаўчы камітэт, Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік.

**24 мая 2012 г.** адбылася рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя «Газета “Звязда” ў грамадска-палітычным і культурным жыцці Беларусі: (да 95-годдзя заснавання і 70-годдзя першага падпольнага выхаду “Звязды” ў гады Вялікай Айчыннай вайны)». Арганізатарамі навуковага мерапрыемства выступілі Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, АДДзяленне гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, рэдакцыя газеты «Звязда».

**25 мая 2012 г.** у в. Гальшаны Ашмянскага раёна Гродзенскай вобласці адбылася V міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Гісторыка-культурная спадчына Ашмяншчыны». Мерапрыемства арганізавалі Інстытут гісторыі НАН Беларусі і Ашмянскі раённы выканаўчы камітэт.

**29 мая 2012 г.** у Мінскім абласным інстытуце развіцця адукацыі з удзелам вучоных Інстытута гісторыі НАН Беларусі адбыўся «круглы стол» на тэму: «І жывыя памяццю стагоддзяў...», прысвечаны пытанням гісторыі Вялікай Айчыннай вайны.

**5 чэрвеня 2012 г.** адбыўся арганізаваны сумесна з Пасольствам Ісламскай Рэспублікі Іран «круглы стол», прысвечаны жыццю і дзейнасці Рухала Мусаві Хамейні.

**12–13 чэрвеня 2012 г.** адбыўся арганізаваны сумесна з Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь – Расійскім цэнтрам навукі і культуры ў Мінску Міжнародная канферэнцыя «Расія, Беларусь, Украіна: гісторыя, сучаснасць, будучыня (да 1150-годдзя зараджэння расійскай дзяржаўнасці)».

**25–27 чэрвеня 2012 г.** адбылася арганізаваная сумесна з Цэнтральнай навуковай бібліятэкай імя Я. Коласа Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Экалогія чалавека ў вырашэнні сацыяльных праблем мінулага і сучаснага грамадства».

**25–27 ліпеня 2012 г.** у г. Магілёве адбылася Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Айчынная вайна 1812 года ў лёсах народаў Расіі і Беларусі (да 200-годдзя перамогі Расіі ў Айчыннай вайне 1812 года)». Мерапрыемства арганізавалі Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Прадстаўніцтва Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь – Расійскі цэнтр навукі і культуры ў Мінску, Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова, Музей гісторыі Магілёва.



**20 жніўня – 2 верасня 2012 г.** Інстытутам гісторыі НАН Беларусі сумесна з Германскай службай акадэмічных абменаў DAAD праведзена Міжнародная летняя школа «Цэнтральная і Усходняя Еўропа ў Першай сусветнай вайне: погляд з Беларусі».

**6–7 верасня 2012 г.** АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ НАН БЕЛАРУСІ, ІНСТЫТУТАМ ГІСТОРЫІ, МІНСКІМ ГАРАДСКІМ ВЫКАНАЎЧЫМ КАМІТЭТАМ І МІНСКІМ ГАРАДСКІМ ІНСТЫТУТАМ РАЗВІЦЦА АДУКАЦЫІ ПРАВЕДЗЕНА МІЖНАРОДНАЯ НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ “Мінск і мінчане: 10 стагоддзяў гісторыі. Крыніцы па гісторыі горада (да 945 – годдзя Мінска)”

**14 верасня 2012 г.** у в. Жыровічы Слонімскага раёна Гродзенскай вобласці адбылася Міжнародная канферэнцыя “Святыя зямлі беларускай: Сафія Слуцкая”. Мерапрыемства арганізавалі АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ НАН БЕЛАРУСІ, ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ І МІНСКАЯ ДУХОЎНАЯ АКАДЭМІЯ ІМЯ СЯЦІЦЕЛЯ КІРЫЛЫ ТУРАЎСКАГА.

**17 верасня 2012 г.** у Беларускам дзяржаўным педагагічным універсітэце імя Максіма Танка адбылася прэзентацыя кнігі «Польша-Беларусь. 1921–1955 гг. Сборник документов и материалов» (Мн., 2012).

**23 верасня 2012 г.** дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь абраны намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі Марат Генадзьевіч Жылінскі.



ВЫДАНИИ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ

